

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 155 (6734) | 5 ліпеня 1940 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР аб зацверджанні спіса прафесій са шкоднымі умовамі працы, для якіх устаўляюцца шасцігадзінны рабочы дзень.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб устаўленні пачотных званняў БССР — Заслужанага настаўніка школы і Заслужанага ўрача і аб палажэнні аб пачотных званнях БССР.

Усебеларуская алімпіяда дзіцячай творчасці.

Н. Кружніў, І. Лазараў — Усеагульнае свята ў Кішынёве.

Поспех новай пазыкі.

Дадатак да пастановы Савета Народных Камісараў Саюза ССР ад 1 ліпеня 1940 г. № 1120. Спіс прафесій са шкоднымі умовамі працы, для якіх устаўляюцца 6-гадзінны рабочы дзень.

Аб палепшэнні работы з камасольскім антыямам і перабудове камасольскага апарата. Пастанова XI пленума ЦК ВЛКСМ.

С. Комамаў — Раённы партыйны кабінет.

Васеніна — Забеспечыць узровень догляду за дасе- вані.

С. Врублеўскі — Паспехі гомельскіх тарфянікаў.

І. Давыдаў — Забеспечыць тэкстыльныя фабрыкі палівам.

П. Кавалёў — «Лес».

Агульны сход Антарэйскага Беларускага Рубіжжы: Падрыхтаваць расстрэл рабочых у Галіцы. Пагромы ў Бухарэсце. — Папуханьня адукацыйнага ўзросту ў Бухарэсце. — Папуханьня адукацыйнага ўзросту ў Бухарэсце. — Папуханьня адукацыйнага ўзросту ў Бухарэсце.

## Поўнаасцю выканаць план торфаздабычы!

XVIII з'езд комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі паставіў перад уоіч партыйнымі, савецкімі і гаспадарчымі арганізацыямі рэспублікі задачу максімальна развіцця паліўнай прамысловасці БССР і ў асаблівасці мясцовай тарфяной прамысловасці з тым, каб у бліжэйшыя гады поўнаасцю забеспечыць патрэбнасць народнай гаспадаркі, а таксама патрэбнасць гаратоў у паліве за лік мясцовых рэсурсаў.

Торф з'яўляецца асноўным відам паліва ў БССР. Яго значэнне ў рэспубліцы выключна вялікае. На тарфяным паліве працуюць буйныя электрастанцыі, заводы і фабрыкі і амаль уся мясцовая прамысловасць. Спалыванне торфу ў народнай гаспадарцы рэспублікі з года ў год расце. Торф зараз займае ў агульным паліўным балансе 67 проц.

Да развіцця тарфяной прамысловасці — гэтай важнейшай галіны народнай гаспадаркі — павінна быць прыкавана ўвага ўсіх партыйных і савецкіх арганізацый рэспублікі. Яны павінны забеспечыць паспяховае выкананне і пераўваснаванне планаў здабычы, сушкі і вывазу торфу, бесперабойную работу электрастанцый і прамысловасці нашай рэспублікі.

Партыя і ўрад узялі на выключную ўвагу тарфяной прамысловасці. Рашэннем VI Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР датагтова выдзелена 10 мільянаў рублёў на далейшае развіццё тарфяной прамысловасці Беларусі, далейшую механізацыю тарфяной вытворчасці, на палепшэнне культурна-бытавых умоў тарфянікаў.

На 1940 год план здабычы торфу ў рэспубліцы зацверджан у 3.384 тысячы тон.

Сезон торфаздабычы ў самым разгары. Надвор'е ў гэтым годзе вельмі суровае для здабычы, сушкі і пазыкі торфу. Есць усе ўмовы для таго, каб не толькі выканаць, але і перавыканаць план. Гэта з усяй выключнасцю паказвае вынік пераважных тарфяных прадырэмстваў.

Адукацыйныя справы па Указе Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР, калектыўнага торфазавода «Большэвік», Гомельскай абласці, дабіўся за апошнія тры гады вынік поспеху. Завод штодзённа выконвае план торфаздабычы на 125—140 проц. Асобныя бригады даюць вынік больш высокім паказальнікам. Так, бригада тав. Міхалчанкі ў азнаменаванне выпуску новай пазыкі першай у рэспубліцы на 46 дзён раней торфяна выканала поўнаасцю сезонны план. Бригада тав. Міхалчанкі ўстанавіла новы ўсебеларускі рэкорд — за змену на багеры пры норме ў 48 тысяч кубічных метраў выкапала 153 тысячы. Гэта бригада абавязалася і канцу сезона тав. датагтова нашай прамысловасці 3.242.400 торфянікаў.

Ал бригады па здабычы торфу не астаюць і жаночыя бригады па сушцы і ўборцы торфу. Гэтыя бригады ўзружэнні, што мала здабыць торф. Яго трэба як належыць высушыць і своечасова вэштэбеляваць — тады будзе паліва высокай якасці. Да ліку лепшых жаночых бригад адносіцца бригада тав. Гарбавой, якая выконвае дзённае заданне на 200—240 проц., бригада Кнышовай, бригада Юрчанкі, якая таксама значна перавыканвае свае нормы.

Сакрэт гэтых поспехаў вельмі просты. Ён заключаецца ў тым, што партыйныя і савецкія арганізацыі правільна арганізавалі сваю задачу і свае абавязкі. На торфазаводзе поўнаасцю скарыстоўваюцца ўсе 480 мінут рабочага дня, добра падырацоўваюцца машыны і механізмы. А галоўнае — на заводзе добра пастаўлена масава-паліўная работа сярод тарфянікаў.

Лепшыя людзі, патрыёты сацыялістычнай рэвалюцыі паказваюць большыя і ўзурныя торфаздабычы. Паранейшаму ў першых радах энтузіястаў сацыялістычнай

працы ідзе вылічэнне тарфянік рэспублікі, бригад і торфазавода «Татарка» тав. Пегуршана. Кіруючая іх бригада штодзённа перавыконвае план здабычы. Паранейшаму выдатна працуюць тарфяніцы першага полярнага торфазавода імені Орданжнікізе, Смаляцкага раёна, тт. Вергейчы Таяя, Юрчанка Ганна, якія выконваюць дзённае заданне на 250—300 процантаў. Высокія паказальнікі даюць бригады тарфянікаў Асінтэрфа тт. Аксёненкі, Шабеці, Зубава.

Падобных прыкладаў многа. Усе яны гавораць аб тым, што тарфянікі Савецкай Беларусі гараць адным жаганнем — выканаць і перавыканаць план торфаздабычы, забеспечыць нашу прамысловасць палівам і тым самым садзейнічаць далейшаму яе росквітку.

Аднак, тарфяная прамысловасць усе яшчэ працуе неадукавана. Цялы рад завадоў не выконвае свае планы. У ліку прадырэмстваў, якія не выконваюць свае планы, знаходзіцца і Асінтэрф — гэты буйнейшы ў нашай рэспубліцы торфазавод. Асінтэрф не выконвае ні сутачнага, ні календарнага задання. Такое ж становіцца і на заводзе «Чырвоны сцяг», «Лавіцкі», «КІМ», «Радычава» і інш. Не выконваюць сутачнага задання на торфазаводчы і палікам на Наркамату мясцовай паліўнай прамысловасці БССР. Так, 2 ліпеня, не гледзячы на спрыяльнае надвор'е, календарнае заданне на Наркамату паліўнай прамысловасці выканана толькі на 84,8 проц.

Прычыны такога недапушчальнага адставання торфазаводу топча ў тым, што тут усё яшчэ не наведзены элементарны парадкі і няма правільнай арганізацыі працы.

Партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі заклікаюць паліўна-масавую работу сярод тарфянікаў, недацэннаваць сацыялістычнага саборніцтва, не падагульваюць і не перадаюць лепшы вопыт перадавікоў усім тарфянікам.

Асабліва адстаюць у торфаздабычы заводы і аршэлы прамапрамысловы ў агульным рэспубліканскім плане торфаздабычы ўдзельная вага прадырэмстваў прамапрамысловы складае звыш 20 процантаў. Партыйныя і савецкія арганізацыі вельмі мала дапамагаюць, не кантралююць работу прадырэмстваў прамапрамысловы. З 5 абласных торфазаводчы план здабычы выканан толькі на Палеска аблторфасою. Па ўсім астатнім сезонным планам выкананы не больш чым на 40—50 процантаў. Яшчэ горш абстаіць справа з заштэбеляваннем торфу.

Да канца сезона атасіла яшчэ-небудзь два месяцы. Неабходна напружыць усе намаганні, каб поўнаасцю выканаць план торфаздабычы.

Задача партыйных і савецкіх арганізацый аказаць больш канкрэтную дапамогу і больш дзейна кантраліраваць работу тарфяных прадырэмстваў. На жаль, да гэтага часу многія райкомы КП(б)Б і выканкомы Саветаў дэпутатаў працоўных усюпаінаюць аб торфазаводах толькі тымі, калі ў іх ўзнікае вострая патрэба ў паліве. Да гэтага часу рад раёнаў, у тым ліку Галычынскі, Дубровенскі, Чырвонаяпольскі, Карманскі, не выканалі плана арганізаванага набору і апраўкі на торфазаводчы і завербаваных у калгасах рабочых.

Неадукаванасць ўзляе ўвагі тарфяной прамысловасці і наш друк — раённы і абласны. Напрыклад, арнаская газета, у раёне дзейнасці якой знаходзіцца буйнейшы торфазавод «Асінтэрф», вельмі мала займаецца справай гэтага заводу. Тое ж самае можна сказаць аб савецкай, быццэўскай і іншых раённых газетах.

Тарфяная прамысловасць стае адной з вядучых галін прамысловасці Беларусі. Ёй павінны аддаваць штодзённую ўвагу ўсе нашы партыйныя і савецкія арганізацыі. Трэба прыклаці ўсе намаганні, каб галоўны план здабычы, сушкі і вывазу торфу быў поўнаасцю выканан.

## Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР

АД 1 ліпеня 1940 года № 1120  
АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ СПІСА ПРАФЕСІЯ СА ШКОДНЫМІ УМОВАМІ ПРАЦЫ, ДЛЯ ЯКІХ УСТАЎЛЯЮЦЦА ШАСЦІГАДЗІННЫ РАБОЧЫ ДЗЕНЬ

1. Зацвердзіць спіс прафесій са шкоднымі умовамі працы, для якіх устаўляюцца шасцігадзінны рабочы дзень (спісак дадаецца).
2. Устаўляець, што рабочыя і служачыя, пералічаныя ў спіску прафесій са шкоднымі умовамі працы, карыстаюцца шасцігадзінным рабочым днём незалежна ад таго, у якой галіне народнай гаспадаркі яны працуюць.
3. У тых выпадках, калі на прадырэмствах, вытворчасях або ў цехах ікожнасці умоў працы ўстраняюцца або змяняюцца, Народныя Камісары абавязаны ўстаўляць адпаведным прафесіям на гэтым з ВЛКСМ нармальны рабочы дзень.
4. Адміністрацыя пастановы Наркампрацы Саюза ССР ад 10 лістапада 1928 г. «Аб скарачэнні рабочым днём і прыкладзены да яго спісак прафесій, а таксама і ўсе іншыя пастановы, якія ўстаўляюцца скарачэнні рабочы дзень з прычым прафесій умоў працы.

Старшыня СНК Саюза ССР В. МОЛАТАЎ,  
Кіраўнік Справамі СНК Саюза ССР М. ХЛОМАЎ.

Спісак прафесій са шкоднымі умовамі працы, для якіх устаўляюцца шасцігадзінны рабочы дзень, друкуецца на 2-й старонцы.

## Усеагульнае свята ў Кішынёве

(Ад спецыяльных карэспандэнтаў «Правды»)

Александрэўская вуліца Кішынёва пры- яма святочны, упрыгожаны выглад. Нар- траты членаў Паўночнага ЦК ВЛКСМ, На- роннага камісара абароны СССР тав. Тімашэнка, плакаты, лозунгі, агітацыйныя сінгі ўпрыгожваюць цэнтральную вуліцу.

Цяпер Чырвоная Армія, вызваўшая бесарабскі народ і насельніцтва Паўноч- най Букавіны ад капіталістычнага раб- ства і свабодаў румынскай паліцыі, выстраілася стройнымі радамі, зааўва- чы Александрэўскую вуліцу і прыкладз- чы да не завуліці.

Людзям тысяч рабочых, служачых, інтэлігентных і дзельных прышлі паглядзець узброеныя сілы сацыялістычнай рэвалю- цыі. Яны цеснымі радамі акалілі месца па- рада, выстраіліся ўздоўж усёй вуліцы. Радавыя твары, занячы ўсёшкі, поўны захвалення вольці, крыкі прывітал- лі, — прымі фарбамі цвіў паўднёвы жні- перадзасы нагоў.

Камандуючы парадом генерал-лейтэнант Болдзін аб'язжае войскі гарнізона. Скарацае машыны прымаючага парад генерала арміі Героя Савецкага Саюза тав. Жукава. Ён прымае парад каман- дуючага парадом, вітае войскі і вышніе паролы Бесарабіі і Паўночнай Букавіны з вышываннем іх ад свабодаў і насіла румын- ских капіталістаў і памешчыкаў.

«Ура» чырвонаярмейцаў і насельніцтва зааўвае Кішынёў.

На трыбуне — старшыня Саўнаркома Малдаўскай АССР тав. Кастанцаў, сакратар ЦК КП(б)У тав. Тысенка, генерал-палкоўнік артылерыі тав. Воранаў і вышэйшы камандны састаў арміі.

— Да ўрачыстага марша! — радаецца каманда генерал-лейтэнанта Болдзіна. Парад адкрывае пяхотнае злучэнне на аўтамашынах. Магутны патак чырвонай пяхоты зааўвае вуліцу.

За ўрачыстым агульным рухуся гарычкі пола, авенны славой у баях. Ваявыя сілы ўпрыгожваюць яго калонны. Ён трэці год трымае прышчына ў акру- же на баявой і палітычнай парыхтоўцы. Яму ўручэн пераходны сцяг арміі. Вая- вы сцяг палка трымае ў моцных руках малодшы лейтэнант Корхін, асістэнт — старшы лейтэнант-арганізацый Шахвіркін і ваенурач другога ранга Наумца.

Пасля пяхоты рухуся артылерыя. Яна зааўваіла вуліцу. Працітаньня гарматы змяняюцца лёгкімі, за імі гука- выя пяхоты гарматы. Камітант Валосёў вядзе свой дзівіён. У калоне ідзе зяч- ны наводчык Таварышкі, вядомы ва ўсёй часці.

Грукат пяхоты гармат, лязт гусяніц, пачуюць перахвасцяцца з грукатам сама- лётаў і з вяржамі «ура». Выдатны му- зыка! Сотні самалётаў засціпаюць леба. Прапесіцца, як меторы, знішчальнікі.

Н. КРУЖНІЎ,  
І. ЛАЗАРАЎ,  
(«ПРАВДА»).

## УСЕБЕЛАРУСНАЯ АЛІМПІАДА ДЗІЦЯЧАЙ ТВОРЧАСЦІ

Сёння ў Мінску адкрываецца Усебеларуская алімпіяда дзіцячай творчасці. З усёх куткоў рэспублікі з'яжджаюцца дзі- ўляны ў ёй дзеньны юныя музыканты, спевакі, танцоры, дэкаматары. У гэсе адзінаццаці яны пакажуць грамадасці стаціны БССР усю разнастайнасць адб- ласцей і дараваньняў, якімі так багата наша дзятва.

Перад Усебеларускай алімпіядай у нашай рэспубліцы праведзены раённыя і абласныя алімпіяды, у якіх удзельнічалі дзесяткі тысяч школьнікаў. Арганізаваны таксама вялікія выстаўкі дзіцячай твор- часці. Многа цікавага, радаснага, неза- бугнага ўбачылі працоўныя на гэтых алімпіядах і выстаўках.

Творча самаздзейнічаць нашых дзцей багата і красачына. Яны выклікаюць тымі шчаслівымі ўмовамі, у якіх жыўць дзці нашай краіны, акружаныя нястом- нымі клопатамі партыі, народа, вялікага Сталіна. З малых год перад імі адкрыва- ецца шырокая дарога ў жыццё, багатае персפעктывамі, поўнае радасці і шчасця.

Любая мара ў нашай краіне можа стаць рэальнасцю. Любая прафесія да- ступна. Любое імя можа быць ажыц- вялена. І дзці на сталінскія клопаты аб іх адказваюць выдатнай вучобай. Яны рыхтуюцца стаць поўнацэннымі будаўні- камі сацыялістычнага грамаства, правіль- сябе ў розных галінах жыцця і працы.

Юныя тэхнікі будуць малымі складан- нейшымі машынамі і апаратаў, майстэрствам выкананню якіх часам зайздросціць нават дарослыя. Юныя натуралісты крапат- ліва вучуваюць расліны, робяць над імі пікавыя высветы. Юныя ўдзельнікі ма- стакі самаздзейнічаюць авалюючы раз- настайнейшымі формамі мастацтва. Усё- му, у любой галіне дзці працягваюць свае здольнасці, дэталістаў, жаганне больш дэвеліпацы і больш вярбаць на кар- рыеры ралізімы.

Творчасць савецкіх дзцей багачэй і радасна, як само жыццё. У залучэннях словах і мелодыях песень, у падыпчачым шчырых вершах, у пмаціх малюнках ідэі сваябы вялікую ралізіму сацыялі- зма.

## ПОСПЕХ НОВАЙ ПАЗЫКІ

200 мільянаў 272 тысячы рублёў у пазыку дзяржаўе

Па БССР у 11 гадах 4 ліпеня па- піска на пазыку дзясятку 200 мільянаў 272 тысячы рублёў.

Па заходніх абласцях сума падпіскі перавысіла 71 мільён рублёў.

Па гарадах БССР сума падпіскі скла- дае 172 мільёны 773 тысячы рублёў.

Наўднымі грашма за аблігацыі, рэалі- заваныя на ўсёці, паступіла 2 мільёны 281 тысяча рублёў.

## Падпіска у Мінску

З вялікім узымам прапоўняю стаціны Беларусі — горада Мінска — падпісваюцца на пазыку Тройкі пачітоўкі (выпуск трэцяга года). Да 13 гады 4 ліпеня па- піска дасягнула 15 мільянаў 500 тыс. рублёў.

Поўнаасцю вавочымі падпіска наступ- ныя прадырэмствы: Завод «Ударнік» — падпісалася 340 чалавек на суму 72.260 рублёў, Мінвожхалат — 274 чалавек падпісалася на суму 84.565 рублёў, фаб- рыка імені Куйбышава — 813 чалавек падпісалася на 189.465 рублёў, Рады- завод — 491 чалавек — падпісалася на 179.695 рублёў.

## Па абласцях БССР

Мінская абласць. Працоўныя з вялікай радасцю падпісваюцца на пазыку. Многа каласнікаў пры падпісцы ўнеслі грошы наўднымі. Б. 11 гады 4 ліпеня сума падпіскі дасягнула 42 мільянаў 92 тыс. рублёў.

Віцебская абласць. Падпіска дасягнула 32 мільянаў 67 тысяч рублёў.

Магілёўская абласць. Асобныя пра- дырэмствы і калгасы закончылі падпіску. Сума падпіскі — 20 мільянаў 371 тыс. рублёў.

Гомельская абласць. Усяго па абласці падпіска складала 22 мільёны 848 тысяч рублёў.

## Па гарадах і сёлах

БЕЛАСТОК. Закончана падпіска на па- зыку ў паравозным дэпо. Ахоплены па- піскай 1.132 чалавекі на суму 427 тыс. рублёў. На тэкстыльным камбінаце № 1 1.333 чал. падпісала на суму 383 тыс. рублёў. Тэкстыльным камбінаце № 5 пяс- тавыя працэў рэалізацыю пазыкі — 1095 ра- бочых і служачых падпісала на 327 тыс. рублёў.

Сялянства абласці падпісала на пазыку на суму 2.637 тыс. руб. Унесе- на наўднымі 366 тыс. рублёў. На Рада- ўльскаму сельсавету, Забудскага раёна, сяліна падпісала на 28 тыс. рублёў. Яны поўнаасцю ўнеслі наўднымі 8.000 рублёў. У Рыба-

лоўскім сельсавете, гэтага ж раёна, па- ступіла 11 тыс. рублёў.

ТРОІНА. У гораде і ў раёне падпіска на пазыку складала 3.150 тыс. рублёў. Сяліна раёна падпісала на суму 271 тыс. рублёў. Наўднымі грашма ўнесена 50 тыс. рублёў.

МАГІЛЁЎ. Закончыла падпіску рымар- ная фабрыка. 294 чал. падпісала на су- му 51 тыс. рублёў.

У Магілёўскім раёне каласнікі сель- гасарцелі імені Сталіна падпісала на 10 тыс. рублёў. Яны поўнаасцю ўнеслі грошы і ўжо атрымалі аблігацыі.

## УКАЗ

### ПРЕЗІДУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

АБ УСТАЎЛЕННІ ПАЧОТНЫХ ЗВАННЯў БССР — ЗАСЛУЖАНАГА НАСТАЎНІКА ШКОЛЫ І ЗАСЛУЖАНАГА УРАЧА І АБ ПАЛАЗЖННІ АБ ПАЧОТНЫХ ЗВАННЯХ БССР.

1. У дапаўненне да раней устаўноў- ных пачотных званняў: Заслужаны дзеч навукі і тэхнікі БССР, Заслужаны дзеч навукі БССР, Народны артыст БССР, Заслужаны дзеч мастацтваў БССР, Заслужаны артыст БССР

устаўляць за выдатныя заслугі ў галіне народнай асветы і аховы здароўя наступ- ныя пачотныя званні: Заслужаны настаўнік школы БССР, Заслужаны ўрач БССР.

2. Зацвердзіць «Палажэнне аб пачот- ных званнях БССР».
3. Устаўляець, што асобны, якім пры- своены пачотныя званні БССР, Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР уручаючы адпаведным пасваенні.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР  
Н. НАТАЛЕВІЧ,  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР  
Л. ПАПНОЎ.

## ТАВАРЫШЫ ТІМАШЭНКА І ХРУШЧОЎ У БЕСАРАБІІ

БЕНДЭРЭ, 2 ліпеня. (ТАСС). 29 чэр- веня Народна абароны СССР Маршал Савецкага Саюза тав. Тімашэнка і сакратар ЦК КП(б)У тав. Хрушчоў прыбылі ў Бен- дэры.

Пасля агляду староўжытай Бендэрскай крэпасці тт. Хрушчоў, Тімашэнка і су- праваджаючы іх таварышы гукарылі з

жыхарамі Бендэр. Яны наведалі таксама якаялькі сёл, дзе вялі гукарылі з сяляна- мі. Усёці працоўныя віталі тт. Хрушчова і Тімашэнка.

У Кішынёве адбылося некалькі мітын- гаў, на якіх выступілі тт. Хрушчоў і Тімашэнка, пільна сустраціны насельніч- твам горада.

Паведамленне ТАСС  
Англіійскай газетай «Дэйлі геральд», «Дэйлі мейл» і «Дэйлі экспрэс» рас- паўсюджваюць весткі аб «стайнічай» радыёперадачы, нібы перадачай 2 ліпеня г. р. Маскоўскай радыёстанцыяй аб зваро- те румынскага насельніцтва да Чырво- ной Арміі за дапамогаю супроць «вялікай

дзяржавы, да якой павярнуцца румынскі ўрад».

ТАСС уаўвараваж заявіць, што гэтыя паведамленне англіійскіх газет з'яўляюцца ад пачатку да канца правакацыйнай вы- думкай.

## Тарфянікі падпісваюцца на пазыку

МІХАНАВІЧЫ. (Спецнар. «Звязды»). З вялікім нахвненнем сустраці рабочыя і служачыя торфазавода Міханавічы паста- нова савецкага ўрада аб выпуску пазыкі Тройкі пачітоўкі (выпуск трэцяга года). У большасці бригад падпіска закончана 1 ліпеня. Члены бригады тав. Кавалёва, якая выканала чэрвеньскі план на 145 проц., падпісала на агульную суму ў 3225 рублёў. Уся гэты бригада складаець-

на з рабочых, прыбыўшых з заходніх абласцей БССР. Лепшыя стыханаўцы тт. Чарніцкі Фёдар, Чарніцкі Іван і Марты- наў Іван падпісала на 150 руб. кожны. Пасляхова праведзена падпіска ў брига- дах тав. Бадабава, Куноўца і інш.

Усёці ахвачана пазыкай 400 чалавек, падпісала ўсе яны на месечны зароб- ток.



Сустрача часці Чырвонай Арміі з насельніцтвам Кішынёва (Бесарабія). Фото Рыжак і Мульман (фота-кішн ТАСС).

Дадатак да Пастановы Савета Народных Камісараў Саюза ССР ад 1 ліпеня 1940 года № 1120

# СПІСАК ПРАФЕСІЙ СА ШКОДНЫМІ ўмовамі ПРАЦЫ, ДЛЯ ЯКІХ УСТАНАУЛЯЕЦА 6-ГАДЗІННЫ РАБОЧЫ ДЗЕНЬ

## I. ГОРНАЯ І РУДНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

- 1. Падземныя работы на праходнях і ўздыжэнні вертыкальных і нахільных ствалоў, каластовальных выправаў і вэсертпракцаў у шахтах вугальнай і руднай прамысловасці пры рабоце ў жорсткіх умовах, з вялікім патокам падаючай вады:** Праходчыкі, Бурлышчыкі, Узарыўнікі, Прыбяральшчыкі парода.
- 2. Работы ў шахтах, дзе праводзіцца адкаванне мэрзлата абляваннем:** Забойшчыкі, Пахваччыкі, Банаўшчыкі.
- 3. Работы па здабычы радыевых, ртутных, сур'яністых і ванадыевых руд:** Рабочыя, занятыя на здабычы радыевых, ртутных, сур'яністых і ванадыевых руд.
- 4. Работы па здабычы мыш'яковістых анісленых руд:** Забойшчыкі і бурлышчыкі, Праходчыкі, Адакчыкі, Крэпільшчыкі.
- 5. Работы па апрацоўцы руд:** Націршчыкі амальгаманых цехаў, Апаршчыкі амальгаманых цехаў, Працуючыя па растварэнні цыянпалава, Працуючыя па апрацоўцы залатых шламаў.
- 6. Падземныя пастаянныя работы пры ўмовах акумуляцыйнай тэмпературы звыш 30° С.** Падземныя рабочыя шахт ім. Ардэма праста «Шахтантраці» і ім. Шверніка треста «Куйбышевуголь» у Дагбасе. Падземныя рабочыя медна-кальчэданых шахт у раёнах падземных шахараў.

## ж) Вытворчасць рэдкіх металаў.

Рабочыя і майстры, непасрэдна занятыя вытворчасцю метадзічнага берылія і фтораксі берылія. Рабочыя і майстры, занятыя на плаўцы, абляванні, выгрузцы агарка і шлакаў пры выплаўцы металічнай сурмы. Плавільшчыкі і іх памочнікі на выплаўцы крудума. Плавільшчыкі металічнага ніквута. Рабочыя і ІТР, працуючыя непасрэдна на вытворчасці рэдкіх зямель. Рабочыя на выплаўцы хрома. Рабочыя на адбіцці ступні і чыстцы канцэнтратараў пры вытворчасці ртуті — 4 гадзіны. Рабочыя і ІТР па апрацоўцы і плаўцы ртутных руд. Працы на мыцці спэцвонтракці рабочых ртутнай вытворчасці.

## з) Вытворчасць волава.

Рабочыя па абляванні канцэнтратараў. Рабочыя на выплаўцы і рафінацыі волава. Рабочыя на злімку і транспарту сплаваў і шлакаў. Рабочыя на вырабу мыш'яковістых сплаваў.

## и) Апрацоўка наляровых металаў.

Плавільшчыкі і ліпейшчыкі на печох «Адак». Загрузчыкі, горнаўшчыкі, плаваўшчыкі і майстры на ватэржакетах на перапрацоўцы паўторных каларовых металаў. Плавільшчыкі, вальцюшчыкі, кантаўшчыкі, прасэўшчыкі і прыбяральшчыкі па працятцы і прасеўцы свінца.

## к) Вытворчасць паўторных каларовых і наштоўных металаў.

Рабочыя па вырабу свінцовага, алавыянага і ртутнага парапашу з каларовых металаў на сухіх аперачных. Рабочыя і абслугоўваючы персанал, непасрэдна занятыя на вытворчасці і расфасцыі ліпса. Дастыгачы і прасэўшчыкі пылкавага пылу. Рабочыя і абслугоўваючы персанал, непасрэдна занятыя на вытворчасці свінцовых сплаваў. Рабочыя на выгрузцы і пагрузцы пылу на плаваўшчыках устаноўках і ачыстцы газаходаў у каларовай металургіі. Плавільшчыкі, ліпейшчыкі (разліўшчыкі) і іх падручныя пры пераплаўцы металі, нікеля і іх сплаваў на пастаяннай рабоце.

## Рабочыя, занятыя на плаўцы, разліўцы і механічнай апрацоўцы і зачыстцы свінца і свінцовых сплаваў.

Рабочыя, занятыя на вытворчасці свінцовых акумулятараў у цохах: мелішчыкі, намазачыкі, глетамашальныкі, фарміравачыкі, ліпейныкі, тубубанабівачыкі і зборачныкі. Рабочыя па пераборцы і рамонту ртутных выпрапелілаў і іншай апаратуры, запойнай ртутцю. Шапапрошчыкі-металізатары пры рабоце медзю, свінцом, цынкам і кадмеям. Рабочыя на выправаванні амальгаванага дроту ў ртутных ваннах. Малары-лакіроўшчыкі, працуючыя з пудльверызатарам у закрытых камерах і ўнутры машыны і вагонаў з прымяненнем фарбаў, маючых бензол, метанол і іх злучэнні — талуол, ксіол і складаныя спірты. Матарысты, майстры, кантрафры, слесары на матарыяправавальных станцыях, працуючыя ў баракамерах і стэндах у закрытых памяшканнях (боксах) пры рабоце матара на авіябензіне СВ. Працуючыя на разборцы, пераборцы і працы, матараў пасля работы на авіябензіне СВ. Саставіцелі сумесі авіябензіна СВ. Эксперыментатары ў баракамерах на выправаванні 16.000 м. і пры нізкіх тэмпературах ніжэй 60° С. Рабочыя на вырабу электравакuumных прыбораў на станках з паратурнымі насосамі. Рабочыя на прыгатаванні з нагрэваннем электраізаляцыйнай масы з шугучнага смол з прымяненнем у якасці растваральніка анітона, бутанола, метанола і пахучых угвэсароў і рабочыя на прыгатаванні на шугучных смолках абразіваў ручным спосабам. Вячары пры ручной пагрузцы паківа (вугаль, торф і саяны) і катачысты на рабных і прамысловых электрастанцыях ПЭС і ПЭН. Рэнтгенабачныя прамысловыя лабараторыі пры рабоце на перасоачных апаратах і структурным аналізе — 5 гадз.

## Рабочыя пры рэнтгенафатаграфіі на стаячных рэнтгенаўскіх устаноўках.

Загрузчыкі і плавільшчыкі каруна і краваўшчыкі ля плавільных карунавых печоў. Рабочыя, работа якіх непасрэдна звязана з прымяненнем, пераапрацоўкай, ачыстцы руды, мыш'яка, белага фосфару і іх сплаваў. Малары, працуючыя з свечычымі фарбамі. Саставіцелі фарбаў, маючых бензол, метанол і іх злучэнні, талуол, ксіол і складаныя спірты. Калійшчыкі ў цыяністых ваннах.

## VI. ЛЕГНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ.

**1. Стрыжыльная вытворчасць.** Рабочыя фарбавальшчыкі на анілінавых фарбаванні.

**2. Вытворчасць шугучнага валакна.** Баратнае аддзяленне хімічна. Старшыя кантагенатчыкі. Кантагенатчыкі. Малары кантагенатчыкаў. Майстры кантагенатнага аддзялення. Цэнтрафугальнае прадзіва. Старшыя прадзіўшчыкі. Прадзіўшчыкі. Загрузчыкі-прадзіўшчыкі. Бабінае прадзіва. Старшыя прадзіўшчыкі камплекта. Прадзіўшчыкі. Малары прадзіўшчыкі. Загрузчыкі-прадзіўшчыкі. Мочнае аддзяленне бабінага прадзіва. Старшыя мочышчыкі на насосах. Мочышчыкі. Машыністы (цэнтрафугальнае прадзіва). Нарышчыкі. Зілі-кантагенат (вопны цэх). Рэагаторшчыкі. Стрыжышчыкі. Размольшчыкі сядка жаліа. Улавоўшчыкі-фальдоўшчыкі. Рабочыя олада бупі-кантагената. Транспартуюшчыкі бупі-кантагената.

## Ацэтычны цэх (вопны цэх).

Адцельшчыкі. Старшыя высаджальшчыкі. Малодшыя высаджальшчыкі. Старшыя прамышчыкі. Малодшыя прамышчыкі. Назеінавы ўстаноўна (вопны цэх). Рэагаторшчыкі. Прадзіўшчыкі. Дубільшчыкі. Сушыльшчыкі. Майстры па расварэнню, прадзіву, дубленню. Бакелітавая ўстаноўна. Брыгадзіры-пескаструйшчыкі. Пескаструйшчыкі. Рабочыя па рамонту агнявых асаціпельных камер, газаходаў і шнекаў. Футэроўшчыкі, печнікі па рамонту печоў (пры ўмовах работы ў гарачых цохах). Прыбяральшчыкі, грузчыкі, ватаўшчыкі сажы. Майстры, брыгадзіры, пацобныя рабочыя і прыбяральшчыкі цехаў. Дажурныя слесары, электрыкі, змачычкі пры пастаяннай рабоце ў асноўных цохах).

## III. НАФТАВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

### 1. Селітнёвая ачыстка масел нітрабензолам, фенолам, крзолам, фурфуралам:

Аператары і іх памочнікі. Машыністы насосаў. Замершчыкі. Качагары. Слесары дзяжурныя і рамонтныя. Дзяжурныя інжынеры. Работнікі лабараторыі, непасрэдна занятыя на селітнёвай ачыстцы.

### 2. Падземныя рабочыя, занятыя па здабычы азанерыта:

Забойшчыкі азакерытавых шахт. Рабочыя па ачыстцы рэзервуараў.

### 3. Вытворчасць газавай і ляпавай сажы:

Сажаканцільшчыкі. Выграваўшчыкі сажы з асаціпельных камер. Высаджальшчыкі сажы з фільтраў. Селітнёвы сажы з фільтраў. Улавоўшчыкі сажы. Ушывальшчыкі махоў. Рабочыя па сартыроўцы, ачыстцы і пачыны махоў. Зліўшчыкі жалёнага масла. Прабадборшчыкі. Рабочыя па рамонту агнявых асаціпельных камер, газаходаў і шнекаў. Футэроўшчыкі, печнікі па рамонту печоў (пры ўмовах работы ў гарачых цохах). Прыбяральшчыкі, грузчыкі, ватаўшчыкі сажы. Майстры, брыгадзіры, пацобныя рабочыя і прыбяральшчыкі цехаў. Дажурныя слесары, электрыкі, змачычкі пры пастаяннай рабоце ў асноўных цохах).

## IV. РАЁННЫЯ ЦЕПЛАВІЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫ І ПРАМЫСЛОВЫЯ ПАРАКАЦЕЛЬНЫЯ

Качагары і іх памочнікі на цвёрдым паліве пры ручной пагрузцы. Катлачысты.

## Рабочыя на вытворчасці шквалакна і шкловаты.

Рабочыя на прыгатаванні і прымяненні анілінавых фарбавальнікаў у арганічных растваральніках. Намазчыкі палукоў і саставіцелі эмульсій.

## VII. ПАПЫРОВА-ЦЭЛЮЛОЗНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ.

Рабочыя па афарбоўцы фібры анілінавымі фарбавальнікамі і лакамі «Этанак». Абгуроўшчыкі варацных катлоў і кіслотных рэзервуараў у лі рабаты.

## VIII. ЛЕСАХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ.

Качагары апахоных чаш і іх памочнікі.

## IX. ХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ.

**1. Хіміна-харчовая прамысловасць.** Рабочыя, непасрэдна занятыя ў ванлінавым цеху. **2. Тэбачная прамысловасць.** Ферментатары табака, працуючыя ў фермакамерах ферментавоў. Пражаршчыкі-табачныкі табака ў камеры на сігарных фабрыках.

## X. БУДАЎНІЦВА І ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

**1. Гідратэхнічныя работы.** Рабочыя на работах у сырых тэвелях гідратэхнічных вузлоў з вялікім прытокам вады. Рабочыя на кесонных работах. Слесары па рамонту падземнай газавай сеткі. **2. Вытворчасць асбеста.** Рабочыя і майстры, непасрэдна занятыя ў цохах мелкага драблення і ўпакоачных аддзяленнях асбеставых узбагачальных фабрык.

## XI. ТРАНСПАРТ І СВЯЗЬ.

Слесары і катэльшчыкі, занятыя на бігучым рамонце ў агнявой і дымавой каробках гарачых паравозаў. Слесары па рамонту і заправцы валапаў унутры цыстэрні і чысцільшчыкі чыг. цыстэрні і судноў для перавозкі нафтапрадуктаў і кіслот. Вячары судноў на цвёрдым паліве на хаду. Вадазаем. Тэафэністы гарадскіх, ручных, міжгародніх і прамысловых тэлефонных станцыяў з лікам абнаўтэ 100. Дыктары шырочавальшчыкі радыёўстаноў, працуючыя з поўным рабочым днём на ўказанай рабоце.

## XII. МЕДЫЦЫНСКІЯ УРАЧЫ, СЯРЭДНІЯ І МАЛОДШЫЯ МЕДЫЦЫНСКІЯ РАБОТНІКІ, А ТАКСАМА ПРЫБІРАЛЬШЧЫЦЫ ПАЛАТ НАСТУПНЫХ МЕДЫЦЫНСКІХ УСТАНОЎ:

Санатары, большы і аддзяленнаў большы для хворых з адкрытымі формамі туберкулёза. Большы, аддзяленнаў большы і баракаў для заразных хворых. Псіхіятрычны большы пры ўмовах непасрэднага абслугоўвання хворых. Анатамічны інстытутаў і кабінетаў пры ўмовах работы выключна ў прасэктарскіх і моргах — 5 гадзін. Рэнтгенаўскі інстытутаў і рэнтгенаўскіх дыягнастычных кабінетаў — пры ўмовах прабывання на працягу ўсяго часу ў сферы ўплыву рэнтгенаўскага прамяня — 5 гадзін. Рэнтгенаўскі тэрмаўтэчны кабінет — 6 гадзін. Радыя інстытутаў, кабінетаў і лабараторыі у тых выпадках, калі работа звязана з прабываннем на працягу ўсяго рабочага часу ў сферы ўплыву радыя — 4 гадзін. Малодшыя медработнікі: Гравіч і серыстах вані (ванічачны-няні). Ванічачы і кніі серавадародных вані. Працы і судамойкі большы, санатары і аддзяленнаў большы для хворых з адкрытымі формамі туберкулёза, а таксама аддзяленнаў большы і баракаў для заразных хворых. Работнікі анатамічных інстытутаў пры ўмовах работы выключна ў прасэктарскіх і моргах. Медыцынскія работнікі па барацьбе з асбеста небяспечнымі інфекцыямі: Работнікі супроўчальных устаноў і спецыяльных лабараторыі і аддзялаў, праводзячыя работу з падазронным або заразна матэрыялам (на чуме і эпідэмія), а таксама малодшыя нахож супроўчальных інстытутаў і станцыяў. Работнікі бруднабэзных устаноў, процібаразвенных аддзялаў і лабараторыі, працуючыя з падазронным або заразна матэрыялам (на бруцэлёзу, тулярыі і сібірскій язве). Работнікі дэзінфекцыйных устаноў (станцыяў, пунктаў, лабараторыі, інстытутаў), працуючыя з адваротымі хімічнымі вясчэствамі. Старшыя ўрачы, дыспетчары і эвакуатары станцыі хуткай дапамогі Масквы, Ленінграда і Кіева. Ветэрынарныя ўрачы і фельчары: Калятараў па салу і сібірскій язве, утлыізацыйных заводаў, газавых проціасотачных камер. Малодшы ветэрынарны персанал: Калятараў па салу і сібірскій язве. Газавых проціасотачных камер.

## XIII. ХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ.

Па асобаму спіску.

## Упраўляючы Справамі СНК Саюза ССР М. ХЛОМАН.

# УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР У ДЗЕЯННІ НОВАЕ ў РАБОЦЕ ЗАВОДА

ГОМЕЛЬ, 3 ліпеня. (Нар. «Звезда»). У невялікім пакоі аддзела кадраў станкабудавнічага завода імені Кірава пануе цішыня. Толькі зверху яна напрушана асобнымі наведвальнікамі. Гэта — рабочыя, прышоўшыя прадоўжыць працу, або атрымаць неабходныя даведкі. Усяго некалькі дзён назад гэта быў самы людны пакой заводскай кабыры. За дзень тут праходзілі сотні чалавек — адны зьявіліся, другія займалі іх месцы.

— Раней, — гаворыць пачальнік аддзела т. Паскаў, — я займаўся адной справай — афармленнем прыёму і звальнення рабочых. Непасрэдна пачынаўся набір новых кадраў на сумесі займацца не было каляі, бо справы летуноў і прагульшчыкаў адбіралі ўсё рабочы дзень. А зараз я спасойна магу займацца пачынаючымі нарыхтоўчымі кадраў.

Спраўды, асобныя маладыя рабочыя, карыстаючыся асаціпаючымі ў нашай краіне беспрацоўя, нагадвалі адносіся да інтэрасаў азяржавы. Яны перавярталі завод у праханы лвор. Уцягы дэзарганізатары вытворчасці наносілі вялікія страты прадпрыемству.

Штодзёна з завода ўходзіла 45—50 чалавек. Такія-ж колькасць наймалася на работу. Людзі атрымлівалі кваліфікацыю слесароў, токараў, фразэроўшчыкаў, на абычое іх трапіліся вялікія сродкі. Але ў нагоні за «дзевяцімі рублём» яны часта кідалі свой завод.

Работы Шатхман абуваўся ўва год, атрымаў кваліфікацыю токара. На яго абычое завод патрапіў больш 1.000 рублёў. Праз некалькі час ён звольніўся. Альбо вель токар Гранатшій. Ён абуваўся ў паўтара года, а пасля вучобы пакінуў завод. Многа грошай было наратчана на абычое токараў Стасюка, Буесяімана, Рабіновіча і інш. Атрымаўшы кваліфікацыю, яны пакінулі завод, наўмысна зрабіўшы прагны. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР паклаў канец гэтай расхлябанасці. Асноўнае ядро казельнага завода складалася з людзей, прапрацаваўша на вытворчасці па 20—30 год. Яны параліліся з заводам, усё свае сілы і вель аддаюць на карысць радзімы. Многія з іх яшчэ памятаюць старога гаспадарчыка, былага ўдзельніка гэтага завода Фурміна, бізнітона эксплуатаўшлага іх.

— Калісьці, — расказвае стары слесар-стаханавец т. Гарасішкі, — на гэтым самым заводзе нам прыходзілася працаваць па 14—15 гадзін у суткі. Гэта было ў часе імперыялістычнай вайны. Гаспадар завода прымушаў нас працаваць і ўсе выхадныя дні. Больш гэта не паўторыцца. Зараз мы працуем на сябе, на карысць нашага народа. Не глядзячы на падоўжанне па адну гадзіну, усё-ж рабочы дзень у нашай краіне астаўся самым кароткім у свеце.

— У нашым механічным цеху, — гаворыць пачальнік цеха т. Гедоў, — ахны вытворчыя рабочыя працуюць дагэтка 130 гадзін, што складае 16 чалавек-дзён. Нездарма кваліфікаванай рабочай сілы паўносна накрываецца павелічэннем работа дна. Майстры на сваіх участках могуць зараз больш плавава нарыхтоўваць рабочую сілу. А колькі раней было прыкладзе, калі майстры, кваліфікава парыхтоўваючы кадры, не быў уцэпен у гым, што яны будуць пастаянна працаваць.

Многія рабочыя ў сувязі з павелічэннем работа дна рэзка павысілі прадукцыйнасць працы. Так, токар Багдэронка пры 7-гадзінным рабочым дні выпрацоўваў 8 карпусоў для насосаў, зараз пры 8-гадзінным рабочым дні ён выпускае 10 карпусоў. Тав. Багдэронка абслугоўвае два станкі. Токар т. Пазікоў вырабляе шасціраўны ілі станкоў «Шпінгін». Раней ён выпрацоўваў 12 шасціраўных, зараз выпрацоўка павялічылася да 14.

Але сім'я не без утрод. Пасля агуллікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР 3 рабочыя зрабілі прагны. Аліан з іх Вільяроў паступіў на завод толькі 19 чэрвеня, да гэтага ён паслеў напранаваць ужо на некалькіх прадпрыемствах. Прагульшчыкі адданы суду.

Завод, які носіць імя найвышэйшага трыбуна рэвалюцыі Сяргея Міронавіча Кірэва, сістэматычна перавыконвае вытворчыя заданні. Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень і 7-дзёсны тыдзень даць магчымасць выпусціць дадаткова на сотні тысяч рублёў прадукцыі.

Перадавы стаханавцы завода, лепшыя людзі, палкаваюць узор самааданай працы на карысць вятневоай радзімы. На іх прыкладу раўняюцца і астатнія рабочыя. На заводзе няма і не будзе месца дэзарганізатарам вытворчасці.

Н. ГРІШЫН.

## Дадатковыя сотні тон прадукцыі

У дзіспетчарным цеху раней працавалі ў 4 змены. Цяпер цех пераведзены на работу ў тры змены. Пераход на тры змены саслэйнічае поўнаму ўкамплектаванню завода рабочай сілай і выкананню вытворчай праграмы.

Аналізавана становішча было і ў ліпейным цеху. Раней цех існаваў чатыры змены, якія былі недаўкамплектаваны. Цяпер выконваў план, за змену адліваў толькі на 15—16 тон труб. Цяпер гэты цех пераведзены на трохзменную работу, і адлівае труб у змену значна павялічылася.

Ажыўляючы Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, завод зможа даць звыш плана 1.000 тон чыгуна і на 40.000 рублёў тавараў шырочыжыя.

Л. ВАЛОДЗІН.

## Палепшылася абслугоўванне кліентаў

Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень і 7-дзёсны рабочы тыдзень ужо з першых дзён дае значнае палепшэнне абслугоўвання кліентаў у мінескіх аддзяленнях Дзяржаўнага банка. Канкрэтна ў аддзяленні прадпрыемнасць працы паказвае аператар тав. Гор, якія працуе на рахункова-бухгалтэрскай машыне «Мерседэс». За 8 гадзін работы яна дае 1.800 запісаў у асабовых рахунках, замест 1.300 раней. Аператар тав. Лонька дае 1.500 запісаў.


Работнікі фінансавы кантроль па прадпрыемствах і ў гаспадарчых арганізацыях, а таксама кіраўніцтва аддзяленняў Дзяржаўнага.

## 3 чатырох змен — на тры

Гутарна з сакратаром Шклоўнага РН КП(б) тав. Ф. Саўчанна

28 мітынгаў правалі мы ў сувязі з павелічэннем Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб васьмігадзінным рабочым дні і сямідзённым тыдні.

На Шклоўскай папярэдняй фабрыцы спыніліся прагны, павысілася прадукцыйнасць працы. У папярэдням цеху, дзе раней некалькі 27 чалавек, пачу адлівацца на выкананні плана, у сучасны момант не адчувалася недахопу рабочай сі-



Токар мінескага станкабудавнічага завода імені Кірава П. П. Ровек. Працуе на 2-х станках. Пры 8-гадзінным рабочым дні выкоўваў дзюблцу помы на 235 проц., а пасля пераходу на 8-гадзінны рабочы дзень дае 312 проц. Фото Б. Дынькіна.

# АБ ПАЛЕПШАННІ РАБОТЫ З КОМСАМОЛЬСКИМ АКТИВАМ І ПЕРАБУДОВЕ КОМСАМОЛЬСКАГА АПАРАТА

Пастанова XI пленума ЦК ВЛКСМ

Пленум ЦК ВЛКСМ адзначае, што, вышляючы рашэнні XVIII з'езда ВЛКСМ, комсамольскія арганізацыі сталі больш актыўна ўдзельнічаць ва ўсёй дзяржаўнай і гаспадарчай рабоце. Удзел комсамольскіх арганізацый у барацьбе за дзейнае павышэнне прадукцыйнасці працы, у будаўніцтве буйных будоўляў і тэрытарыяльнай, у развіццях пастаючай ЦК ВЛКСМ па пытаннях сельскай гаспадаркі, падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у ясныя Саветы дэпутатаў працоўных, вынаходжанні новых карыя комсамольскага актыва, вырасцала на практычнай рабоце.

У той-жа час пленум ЦК ВЛКСМ усталяваў, што камітэты комсомола ўсё шчыльней і больш прыцягваюць членаў комсомола да штодзённай практычнай работы. Комсамольскія камітэты часта не кажаць дапамогі комсамольцам у вынаходжанні даручэнняў. Праверка фактычнага выканання даручэнняў адсутнічае. Занадта, якія даюцца комсамольскім актывістам, часта носяць фармальны і выпадковы характар.

Усім неарыентаваным, калі кіраўнікі комсамольскіх арганізацый не былі ў інтэрнэце моладзі, у месцах, дзе адпачывае моладзь, у клубах, на стадыёнах, на масавых гуляннях, абмякоўваючы сваю сувязь з комсамольскімі актывістамі і ініцыятыўцамі, якія выклікаюць ініцыятыўны актывізм у камітэце, такім чынам адрываюцца ад масы комсомола.

За апошні час рэзультаты пастаючай работы па лік перадавой моладзі, жадаючай актывна ўдзельнічаць ва ўсёй рабоце комсомола. Змест таго, каб іці па-наступна гэтым жаданням і выхоўваць новых членаў ВЛКСМ на практычнай рабоце, многія камітэты комсомола не прыцягваюць новых членаў моладзі да актывнай дзейнасці ў арганізацыі, спецыяльна пры гэтым на іх, шчыльна і шчыльна і малы комсамольскі стаж.

Неглыбінчастае становішча, калі комсамольскія кіраўнікі забываюць аб неабходнасці рэгулярнага склікання комсамольскіх актываў і пленумаў, маючых вялікае значэнне ў жыцці арганізацыі, у вынаходжанні комсамольцаў, а з'яўляючы ўсё гэта на пасляжыццё і нават у камітэтах.

Сюды актыва праводзіцца рэдка і, як правіла, склікаюцца толькі па ўказанню вышэйстаячых камітэтаў. Самі райкомы, гаркомы не сочаць за рэгулярным скліканнем сходаў актыва, не кваліфікаваў іх, каб на іх абмяркоўваліся належаўшыя пытанні работы арганізацыі. На сходы актываў запрашаюцца пастаянны абавязаныя круг комсамольцаў. Малыя месца факты, калі дэлегаванае абмеркаванне пытанняў работы арганізацыі паднята пераважна і шумліва, то пераважна большаючы вынаходжанне актыва.

Патрабаванне стэтута ВЛКСМ аб рэгулярным скліканні пленумаў райкомаў, гаркомаў, абкомаў імяржаў не выконваецца, што аслабляе іх ролю і прыводзіць да адрыву кіруючых арганізацый комсомола ад комсамольскай масы.

Шырокая сувязь кіруючых комсамольскіх арганізацый з масай комсамольцаў пераходзіць наўсёмі рэгулярна і штатна апарата кіруючых комсамольскіх арганізацый. Райкомы, гаркомы амаюць усю работу працуюць выконваць толькі сіламі платных комсамольскіх работнікаў. Многія абкомы, гаркомы, райкомы ўводзяць аслабленых работнікаў у кіруючыя арганізацыі без дазволу ЦК ВЛКСМ. Да апошняга часу ў рэзультаты комсамольскіх арганізацый наўсёмі ліся нават такіх скажанняў, які павялічваюць вынаходжанне комсамольскіх даручэнняў (чытанне лекцый, даклады, кансультацыі і т. д.).

Апарат кіруючых комсамольскіх арганізацый мае вялікае значэнне для штодзённага кіраўніцтва. Комсамольскія арганізацыі абавязаны і ў далейшым умацоўваць і павялічваць апарат. Для гэтага трэба перш за ўсё перабудаваць работу кіруючых комсамольскіх арганізацый, наблізіць іх да кіруючых арганізацый. Кіруючыя комсамольскія органы павінны быць цесна звязаны з масай моладзі, забяспечваць канкрэтнае кіраўніцтва кадрамі і правярку выканання і ўсё ў сваю работу сіламі шырокага актыва. Пры наяўнасці ў комсамоле шматліка актыва, кіруючыя комсамольскія органы нямаюць неабходнасці ўтрымваць вялікі штат аслабленых работнікаў.

У мэтах дзейснага палепшання ўсёй работы комсомола і для ліквідацыі ўнаважана вышэй арганізацыйных недахопаў, пленум ЦК ВЛКСМ пастаюлае:

1. Лічыць важнейшай задачай комсомола ўдзяленне ва ўсё работу комсамольскіх арганізацый шырокай масы комсамольцаў.

2. Усталяваць, што дзейнасьць кіруючых комсамольскіх арганізацый павінна будавацца ў асноўным на прыцягненні да ўсёй работы шырокага комсамольскага актыва. У сувязі з гэтым сфармуляваць у крайняй меры ў два разы лік платных работнікаў апарата кіруючых комсамольскіх арганізацый.

3. Забараніць усём утрыманне комсамольскіх работнікаў за лік прадпрыемстваў і ўстановаў.

4. Ліквідаваць аддзелы ў райкомы і гаркомы ВЛКСМ. Для прыцягнення шырокага актыва да работы кіруючых комсамольскіх арганізацый стварыць пры райкомы і гаркомы камітэты: па агітацыйна-прапагандыскай рабоце, па рабоце сярод школьнай моладзі і піянераў, па ваенна-фізікультурнай рабоце, па культурына-масавай рабоце.

5. Камітэты павінны працаваць пад кіраўніцтвам райкомаў, гаркомаў комсомола. Састаў камітэты вызначаць у колькасці 7—10 актывістых комсамольцаў. Усталяваць, што члены камітэты заапрацоўваюць бюро райкома, гаркома ВЛКСМ, а старшын камітэты — пленумам райкома, гаркома.

6. Лічыць мэтазгодным мець у райкомы, гаркомы, апрача аслабленага сакратара райкома, гаркома, яшчэ аднаго-двух неаплачваных памочнікаў сакратара, выконваючых свае абавязкі ў пераходны час.

7. Члены бюро райкома, гаркома па пастаючым бюро павінны на чарзе дзяжурства ў пераходны час у райкомы, гаркомы, прымаць комсамольцаў для выпраўлення іх пытанняў, а таксама выконваць бліжучую работу.

8. Для правядзення канкрэтных імяржымстваў комсамольскіх арганізацый па

ўдзелу ў дзяржаўнай і гаспадарчым будаўніцтве райкомы, гаркомы могуць ствараць часовыя камітэты.

9. Абавязваць райкомы, гаркомы, абкомы, крайкомы і ЦК комсомола сясюных рэспублік шырока прыцягваць комсамольскі актыва да ўсёй работы: правядзенне лекцый, дакладаў, гутарак, падрыхтоўка пытанняў для абмеркавання на бюро, пленумах і сходах актыва; правярка выканання рашэнняў; дапамога кіруючым арганізацыям і т. д. Сістэматычна правярць выкананне даручэнняў комсамольцамі, адзваць ім пры гэтым штодзённую дапамогу.

10. Абавязваць райкомы, гаркомы, абкомы, крайкомы і ЦК комсомола сясюных рэспублік сістэматычна склікаць сходы комсамольскага актыва. Паставіць для схода павінна складацца з улікам душы комсамольцаў і адлюстроўваць належаўшыя пытанні работы комсамольскай арганізацыі.

11. Сходы актыва павінны праходзіць без перапынку і шумліва, у абстаноўцы, забяспечваючай большаючы вынаходжанне комсамольцаў.

12. Забараніць адрываць комсамольцаў ад вытворчай работы для ўдзелу на розных пасаджэннях, нарадах і для вынаходжанні комсамольскіх даручэнняў. Каб забяспечыць комсамольцам магчымасць прысутнічаць у комсамольскай арганізацыі са сваімі пытаннямі ў пераходны час і ў мэтах прыстававання ўсёй комсамольскай работы да магчымасці шырока ўдзелу ў ёй рэальных комсамольцаў — пераходзіць ў асноўным усю работу райкомаў, гаркомаў (прэям комсамольцаў, пасядаючы бюро, камітэты і т. д.) на вясчэрнія гадзіны.

13. Умяшчэньне ў абавязкі комсамольскіх кіраўнікоў сістэматычна наведваць прадпрыемствы, калгасы, установы, дзе працуюць моладзь, а таксама клубы, стадыёны, інтэрнаты моладзі. Забяспечваючы такім чынам сваю пастаянную сувязь з масай комсамольцаў.

14. Умяшчэньне ў абавязкі комсамольскіх кіраўнікоў сістэматычна наведваць прадпрыемствы, калгасы, установы, дзе працуюць моладзь, а таксама клубы, стадыёны, інтэрнаты моладзі. Забяспечваючы такім чынам сваю пастаянную сувязь з масай комсамольцаў.

15. Умяшчэньне ў абавязкі комсамольскіх кіраўнікоў сістэматычна наведваць прадпрыемствы, калгасы, установы, дзе працуюць моладзь, а таксама клубы, стадыёны, інтэрнаты моладзі. Забяспечваючы такім чынам сваю пастаянную сувязь з масай комсамольцаў.

## Раённы партыйны кабінет

У пэнтры горада, у вялікім новым будынку размясціліся крыжачкі раённы партыйны кабінет. Унутры будынка светла, чыста, утульна. Тут добра абсталяваны лекцыйная аўдыторыя на 150 месца, два раскожныя пакоі для самастойнай работы бібліятэка, у якой налічваецца звыш 300 тамоў падлічачай, філасофскай і мастацкай літаратуры.

Свае месцішчы павінны партыйны кабінет складае новыя залы сакратарату кіруючых партыйна-апаратных. Такі парадок імяржымства маюць найбольш поўна ўлічыць запатрабаванні самастойна вылучаючых асноўных марксіста-ленініста.

Многія камуністы прасілі арганізаваць лекцыі па дыялектычнаму і гістарычнаму матэрыялізму, расказаць, як лепш працаваць над «Кароткім курсам гісторыі ВЛКСМ», склацце канспект. Паданне камуністаў выканана. У гэтым годзе ў партыйнае працягана 19 лекцый. Пераважна большасць лекцый чытаець кваліфікаваны лектары райкома, Магілёўскага абкома і ЦК ВЛКСМ. Некаторыя лекцыі аб міжнародным становішчы працягваў сакратар райкома ВЛКСМ тав. Ваньчэнкаў, аб камуністычнай маралі — настаўнік сярэдняй школы тав. Карацель.

Найдаў за дакладам для партыйнага актыва раёна аб рабочым руху за рэвалюцыю і работу МОПРА выступіў член ЦК МОПР СССР.

Вечарамі ў партыйнае заўсёды шмат

народа. Сюды прыходзяць камуністы і неарыентаваны большаючы. Імя чытаюць свежыя газеты, журналы, практычныя навуковыя курсы гісторыі ВЛКСМ, карыстаючыся наглядным і дапаможным і даведчаным матэрыяламі, прапагандыскай артыкуламі і газет і журналаў, творамі класікаў марксіста-ленінізма. Камуніст тав. Шумілаў, беспартыйны настаўнік т. Зябка, Кротаў і іншыя зараз глыбока вывучаюць пасляжыццё перыяд гісторыі большаючы партыі.

Улічваючы запатрабаванні вывучаючых гісторыю ВЛКСМ, загадчыца партыйнага тав. Смаілічэна наладжвае тэматычныя выстакі з матэрыяламі да асобных раздзелаў Баротскага курса. У партыйнае ўзору наладжана даведчаная картатэка, бэш тэматычныя папкі. Зіраюцца выразкі і газет на тэмы: партыйнае жыццё, вопыт партыйнай прапаганды і агітацыі, біяграфія, міжнароднае становішча і інш.

На заўваж таварышоў, вывучаючых асноўны марксіста-ленінізма, у партыйным кабінете часта праводзіцца групування і індывідуальныя кансультацыі. Толькі ў гэтым годзе праведзена 26 групуванняў кансультацый на асобных пытаннях гісторыі і тэорыі большаючы, міжнароднага і ўнутранага становішча Савецкага Саюза.

С. ИОНАНУ.



Переданым скарываюцца брыгада торфаводы ім. Орджанікідзе, імяк штодзённа перавыконвае нормы на 210 проц. На перадавым плане (справа) брыгадзір В. С. Маршал.

## ПОСПЕХІ ГОМЕЛЬСКИХ ТАРФЯНІКАЎ

Адзваваючы справы па Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і на вярот рабочых Асістроўка, калектыву торфаводы «Большыя», Гомельскай абласці, дабіўся за апошні час вялікіх поспехаў. Завод штодзённа выконвае план торфаздабычы на 125—140 процантаў. Асобныя б-ы брыгады даюць вынікі высокай паказальнікі. Так, брыгада тав. Міхалычэна выконвае заданне штодзённа на 190—230 проц. Упернежэ таксама вядома тарфянік брыгада Зубова, якая штодзённа ў два разы перавыконвае план торфаздабычы.

Ад брыгады па здабычы торфу не ад-

## Забяспечыць тэкстыльныя фабрыкі палівам

Для тарфянікаў заходніх абласцей БССР наступіў сапраўды гарачы час. Правільна скарываць яго, прыкладзіў максімум намаганняў для павелічання торфаздабычы — пачатная задача работнікаў тарфяных прадпрыемстваў.

Вядома, напрыклад, што пры павелічэнні польскіх капіталаў менш за ўсё ўвагі аддавалася скарываючы торфу. Прамысловыя прадпрыемствы аніпаіліся, гадоўным чынам, каменным вугалем, які дастаўлялі за сотні кілометраў па чыгуніцы.

Піярэў звыш рэзона і праявіла стадыяны пытанне аб максімальным скарываючы мясцовага паліва. Беларуская абласць мае вялікія торфамасны, правільна экспанатацыя якіх можа поўнаставадаваць патрэбы тэкстыльных прадпрыемстваў у паліве.

На жаль, піяер, калі трэба скарываць не толькі кожны дзень, але і кожную гадзіну летняга перыяда, у Беларускіх тэкстыльных трасах асабліва не спынаюцца. Адчуваюцца нейкія ліміты і ступаўкі. Людзі адважваюцца тым, што ступаўкі дзяржавы і даў заўваж на лесамастэрыялі. Аб загатоўцы торфу менш за ўсё думалі.

Па плану ў гэтым сезоне тэкстыльны трас павінен здабыць 37 тысяч тон торфу. Для выканання гэтай праграмы камітэтам № 7, 8, 9 і інш. адмысл раправаў, дзе яны абавязаны разгарнуць торфаздабычу.

Адначасна торфаздабычы на рэспубліцкіх тэкстыльных прадпрыемстваў выклікае законную трывогу.

Карьеры па торфаводзе «Дабрынева» пры свечасвоём правядзенні падрыхтоўчых работ маглі-б даць патрэбную коль-

касць торфу. Але падрыхтоўкай свечасва не заняліся. Толькі піяер, у самы разгар сезона, у «Дабрынева» калектывы каравы і маг'істральныя канавы, праводзіць рад работ. Так што ў 4 кар'еры працуюць толькі на адным. Пры гэтым да работ тут прысутніць на месцы павей, чым на астатніх торфепрацоўках. У рэзультате сезоны план выканан толькі на 13,1 проц.

Нехалеа людзей, — апрадувацца работнікі траса. Гэта правільна, аднак, калі-б наваг завербавалі больш людзей, які зараб працу, ім не было-б чаго рабіць, бо неадачульня кіраўнікі не пачуваліся загатоўцы патрэбную колькасць іагурнентаў. Нехалеа рэзагоў, тэчка, дошка, адсутнасць іх вяліка адчувальна адбывацца на рабоце.

Дырэктар «Дабрынева» тав. Краўчанка развадыць ружалі. Ён, як і трас, усю іду бачыць не ў дрэнным кіраўніцтве, а толькі ў адсутнасці людзей, і... амаль нічога не робіць, каб завербавалі іх.

Для торфаводы атрымана 150 балі. Між тым да гэтага часу ні адін рэсчык іх не атрымаў.

Балі да ўсёго сказанага дамаць, што і на астатніх торфепрацоўках працуюць не лепш, як у «Дабрынева», то стане асней прычына адстававання, стагэ зразумела, чым план здабычы торфу выканан толькі на 27 проц.

Прылічаны тэкстыльнага траса павінна неадкладна, з усёй сур'ёзнасцю заняцца загатоўка мясцовага паліва для сваіх прадпрыемстваў.

І. ДАВЫДАУ.

## АГУЛЬНЫ СХОД АКАДЭМІ НАВУК БССР

3-га ліпеня адбыўся сход Акадэміі навук БССР. У рабоце схода ўдзельнічалі прыбыўшыя з Масквы сарацуючыя члены Акадэміі навук БССР В. П. Лубяка, В. С. Нямчынаў, Г. Ф. Мірынш, О. К. Кедраў-Зіжман, А. Р. Жэбрак, Н. С. Акулаў, В. І. Пічэта і іншыя.

З дакладам аб дзейнасці Акадэміі навук БССР у 1939 г. выступіў прэзідэнт Акадэміі навук БССР акадэмік К. В. Горай.

Адзначыўшы, што за апошні год навуковыя кадры Акадэміі значна выраслі і налічваюць у 1940 г. 274 чалавекі, тав. Горай сшыніўся на навукова-даследчай рабоце і аздацах, якія стаць перад асобнымі інстытутамі Акадэміі.

Выступіўшыя ў сярэдках па дакладу тав. Горая акадэміі і члены-карэспандэнты таварышы Нікольскі, Лубяка, Пічэта, Ануфрыў, Портаў, Кедраў-Зіжман, Сабін, Ракоўскі, Абутаў (сакратар партарганізацыі Акадэміі) і інш. таварышы закарэаў рад істотных пытанняў работы прэзідыума Акадэміі і асобных іе інстытутаў.

Акадэмік Д. А. Маркаў у сваім выступленні абгрунтаваў неабходнасць арганізацыі пры Акадэміі навук БССР інстытута тэарэтычнай і клінічнай медыцыны. Акадэмік В. І. Пічэта лічыць неабходным для лепшай арганізацыі выкладання гісторыі Беларусі ў вышэйшых навуковых установах, побач з выпушчам навукаў па гісторыі Беларусі, выдць у дапамогу студэнтам рад навуковых дапаможнікаў і пастаюбных дакументаў.

Вялікае месца ў сярэдках занялі пытанні вывучэння тарфяных рэсурсаў, асабліва ў асобных абласцях рэспублікі, максімальнага скарываючы торфу ў правільнасці і сярэдняй гаспадарчым, дзейнай механікай торфаздабычы. Выступіўшыя адзначылі адставаганне ў рабоце апарата прэзідыума і адміністрацыйна-тэхнічнага персаналя Акадэміі навук.

У вясня вясчэрняга пасяджэння было засуджана вялікае схода тав. Горая.

4 ліпеня агульны сход Акадэміі навук БССР прадаўжаў сваю работу.

З дакладам аб сваім навукі ў развіцці вытворчых сіл выступіў акадэмік С. Я. Фалькоў. Навуковае павелічэнне на тэму «Навешныя змяненні ў поглядах на смяляныя кіслоты» зрабіў акадэмік В. Б. Шкатоў. Акадэмік Н. С. Акулаў працягваў даклад на тэму «Закон геліявая кіслатна-рашчын».

Сход завершыў змяненні ў стэтуце Акадэміі навук БССР. Згодна гэтым змяненню, у саставе Акадэміі будуць тры аддзельныя прыроднавуучы і сельскагаспадарчыя навуц, тэхнічных навуц і прамавуц навуц. Прэзідыум Акадэміі навук будзе складацца з прэзідэнта, трох акадэмікаў-сакратароў адпаведнага аддзялення і пяці акадэмікаў-членаў прэзідыума.

У адпаведнасці з гэтым праведзены выбары ў састаў прэзідыума Акадэміі навук БССР. Членамі прэзідыума Акадэміі навук дэлегаваны выбарны: член-карэспандэнт Акадэміі, заслужаны дзеяч навукі БССР В. А. Леонаў, акадэмік С. М. Пічэта, Н. С. Акулаў, О. К. Кедраў-Зіжман, Б. П. Лубяка, А. Я. Праклуч, А. Р. Жэбрак і народны павя БССР акадэмік Іяна Кушала.

Віце-прэзідэнтамі Акадэміі навук БССР з'яўляюцца — народны павя БССР акадэмік Язуб Козак і новаабранны член-карэспандэнт Акадэміі заслужаны дзеяч навукі БССР В. А. Леонаў і акадэмік С. М. Пічэта.

Сакратарамі аддзяленняў Акадэміі навук БССР выбраны: сакратаром аддзялення прыроднавуучы і сельскагаспадарчых навуц акадэмік О. К. Кедраў-Зіжман, аддзялення тэхнічных навуц — акадэмік Н. С. Акулаў і сакратаром аддзялення прамавуц навуц — акадэмік С. Я. Фалькоў.

Агульны сход Акадэміі навук БССР прадаўжае сваю работу. (БЕЛТА).

## Завочная калгасная стаханавская школа

## Забяспечым узорны догляд за пасевамі

Адпярэчыў у 1939 годзе Усеаюзная сельскагаспадарчая выстаўка з'явілася сапраўдным арганітарам сацыялістычнага сабораўніцтва за вынаходжанне планаў трэцяй п'ятгодкі на сельскай гаспадарцы. Выстаўка адыграе выдатную ролю ў справе далейшага развіцця сацыялістычнага земляробства. Яна дапамагае выявіць велізарныя рэзервы павышэння ўраджайнасці і павелічэння прадукцыйнасці жытлаблагаў.

Совет Народных Камітэраў і Цэнтральны Камітэ ВЛКСМ пастаюлаў прадоўжыць Усеаюзную сельскагаспадарчую выстаўку па 1941 год. Для таго, каб забяваляць права ўдзелу на выстаўцы ў будучым годзе, неабходна перш за ўсё забяспечыць павышэнне ўраджайнасці палівае прадукцыйнасці жытлаблагаў у 1940 годзе.

У справе павышэння ўраджайнасці вялікае значэнне мае звынявая арганізацыя працы. Экспанаты Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі свечалі аб тым, што самы высокі ўраджай атрымаў тымі калгасамі, дзе добра наладжана работа звыняў. У калгасе імяні Валаларскага, Магілёўскага раёна, па працягу ралу год працуюць пастаянныя звыня і калгасны тым-жа саставам калгаснікаў і калгасніц. Звыня маюць пастаянны ўчасткі, якія замацоўваюцца за імі не з вясня, а з восені. Гэта дазваляе шырока прымяніць навішную стаханавскую агатэчыню і забяспечыць высокі ўраджай з усёй плошчы калгаса. Сярэдня ўраджай звыняў культур па гэтаму калгасу за 1937—1938 гг. складае

15,62 цэнтнера і ільновалка — 6,92 цэнтнера з гектара. Сярэдня ўраджай азій пшаніцы за два апошнія гады складае 18,97 цэнтнера, а азійска жытца — 16,41 цэнтнера з гектара.

Высокі ўраджай ільну атрымаў, гадоўным чынам, тымі калгасамі, у якіх уся плошча пасеву ільну была замацавана за звынямі. Калгас «Варацьбіт», Талачынскага раёна, у 1939 годзе на плошчы 38 гектараў атрымаў па 6,17 цэнтнера валакна і па 5,92 цэнтнера насення ільну. Уся плошча пасеву ільну тут была замацавана на 12 звынях. У калгасе «Чырвоны Пів», Шклоўскага раёна, у 1939 годзе уся плошча пасеву ільну 46 гектараў таксама была замацавана за звынямі. Ураджай ільну ў гэтым калгасе складае 5,5 цэнтнера валакна і 5,4 цэнтнера ільновасення з кожнага гектара. Характары адзначаць, што ўраджай ільну на плошчах, замацаваных за звынямі, значна вышэй і параўнаўні з ураджайнасцю ільну на іншых участках. Так, напрыклад, у калгасе «Новае жыццё», Чавускага раёна, на плошчы 26 гектараў, замацаваных за звынямі, у 1939 годзе атрымана па 26,6 цэнтнера трасцы і па 5,80 цэнтнера насення ільну з кожнага гектара, а на плошчы 6 гектараў, не замацаваных за звынямі, у сярэднім атрымана толькі па 12,9 цэнтнера трасцы і па 2,45 цэнтнера насення ільну з кожнага гектара.

З ростам звынявой арганізацыі працы расце і ўраджайнасць ільну. Гэта відавочна з наступных даных:

Раёны	Колькасць звыняў па раёну		Сярэдня ўраджайнасць ільновалка ў цэнтнерах з гектара па раёну			
	1937 г.	1938 г.	1937 г.	1938 г.	1939 г.	
Шклоўскі	173	517	1462	2,8	3,2	4,0
Талачынскі	12	72	796	2,71	2,80	4,0

Такім чынам рост колькасці звыняў суправаджаўся па Шклоўскаму і Талачынскаму раёнам ростам сярэдняй ураджайнасці ільну.

Звынявая арганізацыя працы, з замацаваннем усёй плошчы пасеву сельскагаспадарчых культур за звынямі, — аснова барацьбы за ўраджай. Пры гэтым неабходна перайці да комплекснага звыня і забяспечыць звыням не адной, а некалькіх культур, што

